

ЗВЯЗДА

ГОРАН ЦК І МЕНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 16 (6293) | 20 студзеня 1939 г., пятніца | ЦАНА 10 КАП.

НІ АДНАГО ПРОПУСКУ, НІ АДНОЙ ПАМЫЛКІ!

Чаргавы дзень па ўсёй нашай неасойнай краіне праходзіць вялікі штуршок каштоўнага капітала — людзей. Насельніцтва чотка і ясна адказвае на пытанні перапісновага ліста, дамагае шчотчыкам у іх адказнай і пачэснай рабоце.

Весткі, якія паступаюць з усіх канцоў Савецкай Беларусі, сведчаць, што ў рэспубліцы перапіс праходзіць арганізавана. Перапісныя работнікі прыносяць энэргію. Да гэтага часу не адзначана ні аднаго выпадка нявыхаду шчотчыка на свой участак.

Насельніцтва рэспублікі добра ўвядомлена велізарнай важнасцю ўсесаюзнага перапісу. У сем'ях рабочых, калгаснікаў, служачых, савецкай інтэлігенцы — усюды ветліва і радзіна сустраджаюць шчотчыкаў, якіх бліжэй людзей, акружаюць увагай і гаспаднасцю. Нарядзі выпадкі, калі шчотчыкаў запрашаюць паснедаць, паабедзіць, паячараць.

Як усё гэта непаложа да перапісу, які праводзіцца ў парскай Расіі! Як глыбока адрыніваецца гэта ад перапісу ў капіталістычных краінах, дзе насельніцтва, ведучы іх ваенна-палітычныя мэты, адносіцца да шчотчыкаў з недаверлівым, усяляк імкнучы ўхіліцца ад запісвання перапісных лістоў.

Насельніцтва нашай краіны добра ведае, што савецкі перапіс служыць інтарсам савецкай дзяржавы, будаўніцтва, інтарсам народа, інтарсам даляйнага ўмацавання магутнасці і абароназдольнасці вялікага СССР.

На кватэрах у пачаслівых савецкіх грамадзян шчотчыкі запісваюць кароткі, але поўныя глыбокага зместу адказы на пытанні перапісновага ліста. У гэтых адказах адлюстроўваюцца пудоўны рост савецкіх людзей, радаснае, вялікае і культурнае жыццё беларускага народа, які ў ўсіх народаў СССР, пад сонцам Сталінскай Канстытуцыі.

З савецкім дастойствам гучаць усюды адказы на дзесятак пытанне перапісновага ліста аб грамадзянстве: «Я грамадзянін савецкай дзяржавы!»

Гэтыя словы з адмысловай любоўю і гордасцю вымаўляюць рускі і украінскі, беларускі і грузінскі, узбекскі і армянскі і татарскі — усё народы нашай вялікай радзімы, дзе квітнее брацкая сталінская дружба ўсіх нацыянальнасцей.

Ні ў адным доме, ні ад аднаго чалавека шчотчык на 14 пытанняў аб родзе заняткаў не чуе і не можа пацнуць адказу: «Беспрацоўны». У нашай краіне гэта слова асталяе толькі, як сумнае напамінанне аб цяжкім становішчы працоўных у капіталістычных дзяржавах.

У перапісных лістах савецкіх грамадзян запісаны дзесяткі новых прафесій, якіх ніколі не было да рэвалюцыі: электраваршчыкі, трактарысты, камбайнеры, старшыні калгасоў, брыгадзіры, загадчыкі хат-лабараторый і т. д.

Радка калі шчотчыку на пытанне аб псеўданімі адказваюць — «непсеўданімы». У нашай краіне, ажыццяўляючай закон аб усваенні навучанні, краіне, у Канстытуцыі якой запісана вялікае права на асвету, амаль поўнаасцю ліквідавана непсеўданнасць. Нават 97-гадовы калгаснік сельгасарцелі «Чырвоная Армія», Віцебскага раёна, Сяргей Сцяпанавіч Дарожні, які 80 год быў непсеўданым, і той зараз змог з гордасцю адказаць шчотчыку: «Умою чытаць і пісаць». Ён ліквідаваў сваю непсеўданнасць толькі пры савецкай уладзе, калі адчуў слабе сапраўды свабодным, роўнапраўным чалавекам.

Велізарны перамогай сацыялізма ў прамысловасці, у сельскай гаспадарцы, у галіне культуры быць рабнікі перапісу на кожным кроку. У гарадах вырастаюць новыя прамысловыя раёны, дзесяткі прыгожых шматкватэрных дамоў, у якіх жывуць рабочыя, служачыя, савецкая інтэлігенцыя.

У Менску, на былых закінутых акраінах — Ляхаўцы, Камароўцы, Серабранскіх ўзвышшаўца велізарныя карпусы заводаў і фабрык, вышэйшых навуковых устаноў, жылых дамоў. У

Гомелі, Віцебску, Оршы, Магілёве, Барысаве, Рэчыцы за годы сталінскіх пяцігодкаў пабудаваны новыя прадпрыемствы, электрастанцыі, клубы, новыя рабочыя пасёлкі.

Першыя тры дні перапісу прайшлі паспяхова. Але гэта ні ў якім разе не дае права для самасупаказання. Наперадзе яшчэ чатыры дні перапісу ў горадах і сем дзён у вёсках. Задача заключваецца ў тым, каб і ўсе астатнія дні перапісу прайшлі на высоймі палітычным узроўні, каб быў забяспечан сапраўды поўны і дакладны ўточ насельніцтва. Нельга ні на мінуту забываць штрабавання ЦК ВКП(б) і СНК СССР правесці ўсесаюзна перапіс без аднаго пропуску, без памылкі.

Трэба ўлічыць асобныя памылкі, якія мелі месца ў некаторых гарадах і раёнах рэспублікі.

У Аршанскім раёне, напрыклад, шчотчыкі Кухарэнка наперакорт закону запісваюць перапісныя лісты на кватэрах грамадзян у прысутнасці пастаронніх асоб.

У Менску, Гомелі і Бабруйску асобныя шчотчыкі няправільна запісалі адказы на 14, 15 і 16 пытанняў перапісновага ліста (аб родзе заняткаў, месцы работы і грамадскай партыі). Некаторыя шчотчыкі 2 участка 7 перапісновага аддзела г. Менска праводзяць непатрэбную тарашнінасць, імгнучы ў «пажарным» парадку зачыняць перапісныя лісты ў пачаслівых частках. Там жа і сігналы паступаюць і з іншых месц.


Гэтыя памылкі трэба выправіць на халу і папярэдыць іх паўтарэнне. Тут вялікую ролю павінны адыграць інструктары-кантралёры. Яны ні ў якім разе не могуць адкладваць сваю работу на дні кантрольных аблодаў, а абавязаны сістэматычна сачыць за работаю шчотчыкаў, за правільнасцю запісвання перапісных лістоў на працягу ўсяго часу перапісу.

У сваім звароце аб правядзенні ўсесаюзнага перапісу насельніцтва ЦК ВКП(б) і СНК СССР абавязалі ўсе партыйныя і савецкія арганізацыі забяспечыць усмерную дапамогу работнікам перапісу. У большасці месц партыйныя і савецкія арганізацыі ня ўжывалі вымаўленняў гэта ўказанне партыі і ўрада. Боць аднак і выключэнні. Старшыня Пратасюскага сельсавета, Парыцкага раёна, Друцін, напрыклад, забараніў калгасу «Большэвік» прадасцявіць каня ў распаражэнне інструктара-кантралёра па перапісу. У тым жа раёне старшыня калгаса імяні Леніна, Коўчыцкага сельсавета, Кавалерчыкі адмовіўся забяспечыць перапісных работнікаў транспартнымі сродкамі.

Пара рашуча пачынаюць у такім атыдзіражым адносінамі да перапісу. Партыя большэвікоў заўвады прыдала велізарнае значэнне перапісу насельніцтва. Уладзімір Ільіч Ленін у тэлеграме да старшыні Губыцкаму аб падрыхтоўцы да перапісу насельніцтва ў 1920 годзе падкрэсліваў, што «Справа перапісу — не вядомствяная справа, а справа Рэспублікі, усё савецкіх устаноў. Недастатковае аддзячэнне, нядабайнасць, нехайнасць, аднаго-двух яны не залемалі, будуць праследвацца з усёй строгацю рэвалюцыйнага часу, як за зняцця злучнасці па пасадзе».

Заўтра спаўнаецца 15 год з дня смерці найвялікага правадцыра працоўных усяго свету В. І. Леніна. 15 год без Леніна пад кіраўніцтвам таварыша Сталіна — па ланіцкаму шляху, наўжылна на ажыццяўляючы ланіцкія завткі, наша краіна ідзе наперад і наперад да вышэйшых камунізма.

Дні ўсесаюзнага перапісу насельніцтва супадаюць з Ленінскімі днямі. Гэта яшчэ больш абавязвае кожную партыйную і савецкую арганізацыю, кожнага работніка перапісу, кожнага савецкага грамадзяніна змагацца за паспяховае правядзенне перапісу, дабіцца таго, каб гэта важнейшая і ўсёнарадная справа была праведзена палітычна, па-сталінску.



НАПЯРЭДАДНІ ЛЕНІНСКІХ ДЗЁН УСПАМІНЫ КАМАНДЗІРА АБ ЛЕНІНЕ

Н-СКАЯ ЧАСЦЬ ВАВА. (Спец. нар. «Звязда»). У кожным з ланіцкіх пачуў падрадалянага Н-скай часткі ВАВА арганізаваныя выстаўкі, якія адлюстроўваюць жыццё і дзейнасць вялікага настаўніка чалавецтва В. І. Леніна. Агітатары і прапагандысты штодня праводзяць гутаркі аб Леніне, аб вялікіх перамогах сацыялізма, заваяваных пад кіраўніцтвам партыі Леніна — Сталіна, аб уяўлячым ланіцкіх ваватаў у жыццё.

Камандзір тав. Г. А. Белузаў не раз асабіста бачыў Вадзіміра Ільіча, чуў яго палкую прамову, быў сведкай праяўленняў бацькоўскіх клопатаў таварыша Леніна аб людзях. Тав. Белузаў дзеліцца з чырвонаармейцамі і камандзірамі сваімі ўспамінамі аб Леніне. Гэтыя расказы аб вялікім чалавеку, аб твару большэвіцкай партыі, малюць перад бацькамі светлы і велічны вобраз Леніна — генія ўсіх часоў і народаў.

У ПАГРАНІЧНІКАЎ

Заходняя граніца. У Н-скім пагранічным атрадзе ў падрадалянагах праводзяць гутаркі і чыты літаратуры аб жыцці і рэвалюцыйнай дзейнасці Вадзіміра Ільіча, дакладна на тэму «15 год без Леніна — па ланіцкаму шляху пад кіраўніцтвам таварыша Сталіна».

На заставах добра абсталяваны ланіцкія пачкі. Тут сабраны фотаздымкі, ілюстрацыі, плакаты аб Леніне, творы Леніна.

ЛЕНІНСКІЯ ДНІ

У калгасе «Большэвік», Чырвонаармейск, Ленінаўскага раёна, калгаснікі праслухалі гутаркі аб Леніне. Дамантаўраюцца кінокарціны «Ленін у Кастрычніку» і «Чалавек з ружжом».

У стаўкім Даме сацыялістычнай культуры гэтыя кінофільмы прагледзеў ужо каля 600 калгаснікаў і сельскай інтэлігенцыі. 280 агітатараў і працоўных Леніна наведвалі адкрыты ў партыінае выстаўку, прысвечаную жыццю і дзейнасці Вадзіміра Ільіча.

Заўтра ў гарадскім театры адбудзецца жалобнае пасяджэнне. Пасля дэкламацыі дэманстрацыя кінокарціны «Ленін у Кастрычніку». 22 студзеня ў театры арганізуюцца агукнагародскі піонерскі каспёр. Дзеці праслухаюць расказ аб жыцці і рэвалюцыйнай дзейнасці В. І. Леніна.

Дзейнасць рытушоўка да ланіцкіх дзён працоўных пагранічнай Заслаўшчыны. Вечарамі калгаснікі калгасоў імяні Калініна, «Чырвоны партызан» і імяні Ільіча, у хаты чыталіні, каб паслухаць расказ аб ірым жыцці рэвалюцыйнага правадцыра працоўных В. І. Леніна. У Доме сацыялістычнай культуры Аукінаўскага сельсавета штодзень прыходзяць дзесяткі калгаснікаў і сельскай інтэлігенцыі паглядзець фотавыстаўку, якая знаёміць гледчоў з багатай і яркай біяграфіяй правадцыра. У калгасе «Рассвет», Чырвоная Армія, імяні АДПУ і імяні дэманстраваліся кінокарціны «Ленін у Кастрычніку». З 20 па 22 студзеня ў раёне будуць праведзены жалобныя сходы працоўных.

Зводка Наркамзема БССР аб выкананні асенне-зімовага плана рамонтнага МТС на 15 студзеня 1939 года (У процантах)

Вобласці	Капітальны рамонт			Быгуч. рамонт		
	Трактары ў ас. маш.	У тым ліку	У %	Трактары ў ас. маш.	У тым ліку	У %
Віцебская	42,0	12,5	6,7	27,0	9,2	27,2
Гомельская	58,7	37,5	32,0	49,8	3,0	38,0
Магілёўская	43,3	7,7	37,6	28,6	5,9	11,0
Менская	41,4	19,0	25,5	30,1	13,3	39,1
Палеская	37,8	16,7	20,0	29,7	3,7	42,1
ІА БССР	49,5	17,5	26,0	31,0	8,5	28,6
Было на 10/1—39 г.	38,5	16,7	23,0	27,5	7,4	24,2

УЧОТНА-СТАТЫСТЫЧНЫ АДДЕЛ НАРКАМЗЕМА БССР.



Перапіс у сямі значнага чыгуначніка, ардынацыя, дэлегата Вярхоўнага Савета БССР Паўла Іванавіча Сабіна. НА ЗДЫМКУ (справа паказаны) шчотчыкі 3-га інструктарскага ўчастка 5-га перапісновага аддзела тав. В. Ф. Войтаў, дэлегат Вярхоўнага Савета БССР тав. Ф. Ф. Сабіна, які зям Дрысе, і дэлегат дэлегацыйнага аддзела тав. Юлія Іванавіч і дэлегат Гала.

УСЕСАЮЗНЫ ПЕРАПІС НАСЕЛЬНІЦТВА

ПЕРАПІС У СТАЛІЦЫ БССР

578 шчотчыкаў праводзяць перапіс насельніцтва сталіцы БССР — Менска. Цёпла і гаспадна сустраджаюць іх мішчана. Пры запісванні перапісных лістоў людзі з гордасцю расказваюць аб сваім росце, сваіх поспехах, дасягненнях. У многіх дамах шчотчыкі сустракаюць студэнтаў, інжынераў, урачоў, камандзіраў Чырвонай Арміі, стаханавцаў-героў сацыялістычнай працы.

17 студзеня поўнаасцю запіс перапіс насельніцтва па ўстановах закрывае тыту (большы, радзільных дамах і ішч). У першы дзень перапісу асобным шчотчыкамі дапушчаны недакладны адказы на 14 і 15 пытанняў перапісновага ліста. Гэта свечасова было заўважана інструктарамі-кантралёрамі і выпраўлена.

НА МЕСЦЫ СТАРОЙ АКРАІНЫ

Пяты перапісны аддзел Барысаву-скага горраёна Менска заняў алан з пачоку Дома друку. Раён аслугоўваўся гэтага аддзела — Камароўка.

— Зусім інакшыя, чым раней, жыкары населяюць зараз Камароўку, — расказвае нам інструктар-кантралёр т. Міронава. — Пры аблодах кватэр усюды сустракаеш гаспаіны і ветлівы прыём, усюды бачыш дастаткі і культурнасць. Сустраўшы шчотчыкаў, людзі дзеліцца сваімі радасямі, сваімі поспехамі. У адной сям'і сустракаеш внацінага стаханавца, у другой — інжынера, у трэцяй — студэнта...

Камароўка — у мінулым глухая акраіна Менска з прыемнымі, напудоўна-разбуранымі хатамі, з крывымі пудоўнымі завулкамі, з бруднымі крамамі дробных гандляроў, піўнушкамі і трацірамі. Жыла тут пераважна беднота.

Прышоўшы са сваіх участкаў, шчотчыкі дзеліцца ўражаннямі. У іх расказах адлюстроўваюцца тое радаснае, светлае жыццё, якое дабіліся працоўныя пад кіраўніцтвам партыі Леніна — Сталіна. Гэта жыццё яскрава відаль і тут, на былой закінутай акраіне. Няма больш старой жабрацкай Камароўкі. Як і ўвесь горад, які і ўся савецкая краіна яна змяніла сваё аблічча, змяніліся яе людзі.

НА РУБЯЖЫ

ДРЫСА, 19 студзеня. Арганізавана і чотка пачаўся перапіс у паграічнай Дрысе. Усе шчотчыкі вышлі на участкі. Вось умоў трэці дзень яны праводзяць вялікі шчот. Тут, на рубяжы з капіталістычным светам, перапіс асабіста красамоўна гаворыць аб перамогах сацыялізма ў краіне Савецкай.

НОВЫЯ ПРАФЕСІІ

ЛЕЗНА. (Нар. «Звязда»). З 8 галіч раёны шчотчыкі тав. Цярэшчанка прыступілі да сваёй пачаснай дзяржаўнай работы — запісвання перапісных лістоў работнікаў пшчасаса «Крынік», Ланінаўскага раёна. Усюды яго сустракаюць цёпла і гаспадна.

НА РУБЯЖЫ

17 і 18 студзеня шчотчыка-настаўніца тав. Гардзея па ўсіх дамах па Савецкай вуліцы, дзе яна праводзіла перапіс, не сустраела ніводнага непсеўданнага чалавека. А пры перапісу 1897 года, як расказваюць старажытны, амаль усё жыкары гэтай вуліцы былі непсеўданымі.

НА РУБЯЖЫ

У доме № 71 да часу прыходу шчотчыка дзеці арганізавалі паказ сваёй мастацкай самадзейнасці. 5-гадовага Тамара, 7-гадовага Майя і 11-гадовага Генадзія прачыталі вершы аб Сталіне, аб шчаслівым дзяцістве, выказалі народныя таны.

НА РУБЯЖЫ

Перапіс праходзіць без паспешнасці, у адпаведнасці з інструкцыяй. Шчотчыкі спаборнічаюць паміж сабой на ўзорнае правядзенне перапісу.

НА РУБЯЖЫ

У перапісных лістах работнікаў пшчасаса многа розных прафесій — дзяркі, трактарысты, механікі і ішч. Кожны гаварыцца сваёй прафесіяй, сваёй работаю на карысць калгаснага ладу, любімай сацыялістычнай радзімы.

ПЕРАПІС ПРАХОДЗІЦЬ АРГАНІЗАВАНА

УШАЧЫ, 19 студзеня. (Па тэлефону ад спец. нар. «Звязда»). Арганізавана праходзіць усесаюзна перапіс насельніцтва па Ушацкім раёне, Віцебскай вобласці.

ПЕРАПІС ПРАХОДЗІЦЬ АРГАНІЗАВАНА

Перад пачаткам перапісу па ўсіх калгасных раёнах была праведзена масава-агітатыўная работа. Агітатары влі гутаркі з насельніцтвам аб значнасці ўсесаюзнага перапісу і парадку яго правядзення. Насельніцтва з часно вшчонавае свой грамадзянін абавязак, дзе дакладна і правільна адказаў на пытанні перапісновага ліста. Многія калгаснікі, якім трэба па сваіх справах выехаць у раёны цэнтры або ў ішчыя месцы, раней прыходзяць да шчотчыкаў і праходзяць перапіс, а потым ужо выязджаюць.

ЗАМЕТКІ ШЧОТЧЫКА

Мне выпала вялікае шчасце быць шчотчыкам перапісу насельніцтва нашай сацыялістычнай радзімы. Хоцаша падзяліцца некаторымі ўражаннямі першых дзён перапісу.

ЗАМЕТКІ ШЧОТЧЫКА

Вольны характэрна, што за выключэннем дзяцей дашкольнага ўзросту непсеўданых не долкі ў гэтых дамах, але і ў сурэдніх яны не сустракалі. Не сустракала я і людзей, якія б не мелі работы ў прафесіі.

ЗАМЕТКІ ШЧОТЧЫКА

Мой участак ахвтавае адну з акраінаў Віцебска — Смаленскае пасе. Дзе рэвалюцыі тут былі пудоўны, дзе ні-дзе было раскінута некалькі маленькіх хатінаў, у якіх жыла беднота. Радка сярод насельніцтва гэтай глухой акраіны можна было сустрэць псеўданнага чалавека. Сюды ніхто не заглядваў.

ЗАМЕТКІ ШЧОТЧЫКА

За годы савецкай улады і асабіста за годы Сталінскіх пяцігодкаў да незалежнасці амянілася аблічча Віцебска. На акраінах яго выраслі прыгожыя, пабудаваныя па апошнім слову тэхнікі, прадпрыемствы і жылыя дамы. Няма больш пудоўнага Смаленскага пасе. Тут таксама выраслі прыгожыя будыны, у якіх жывуць вядатныя людзі.

ЗАМЕТКІ ШЧОТЧЫКА

У першы дзень перапісу мне прышлося сустрацца ў двух дамах з людзьмі рэвалюцыйнага часу. Дзесяцікі інжынераў, стаханавцаў, настаўнікаў, урачоў, артыстаў жывуць тут. У кожнай кватэры мяне, з жэтонам шчотчыка ўсесаюзнага перапісу 1939 года, прымаюць як самага жаданага гостя, запрашаюць да стала.

ЗАМЕТКІ ШЧОТЧЫКА

Вось я зайшла на кватэру аднаго інжынера. Адукацыю ён атрымаў пры савецкай уладзе. Гаспадыня кватэры — жонка інжынера з гордасцю расказвае аб жыцці сямей кавалія і шахіра — бацькоў яе і мужа. Усе дзеці гэтых

ЗАМЕТКІ ШЧОТЧЫКА

У першы дзень перапісу мяне прышлося сустрацца ў двух дамах з людзьмі рэвалюцыйнага часу. Дзесяцікі інжынераў, стаханавцаў, настаўнікаў, урачоў, артыстаў жывуць тут. У кожнай кватэры мяне, з жэтонам шчотчыка ўсесаюзнага перапісу 1939 года, прымаюць як самага жаданага гостя, запрашаюць да стала.

ЗАМЕТКІ ШЧОТЧЫКА

Вось я зайшла на кватэру аднаго інжынера. Адукацыю ён атрымаў пры савецкай уладзе. Гаспадыня кватэры — жонка інжынера з гордасцю расказвае аб жыцці сямей кавалія і шахіра — бацькоў яе і мужа. Усе дзеці гэтых

ЗАМЕТКІ ШЧОТЧЫКА

У першы дзень перапісу мяне прышлося сустрацца ў двух дамах з людзьмі рэвалюцыйнага часу. Дзесяцікі інжынераў, стаханавцаў, настаўнікаў, урачоў, артыстаў жывуць тут. У кожнай кватэры мяне, з жэтонам шчотчыка ўсесаюзнага перапісу 1939 года, прымаюць як самага жаданага гостя, запрашаюць да стала.

ЗАМЕТКІ ШЧОТЧЫКА

Вось я зайшла на кватэру аднаго інжынера. Адукацыю ён атрымаў пры савецкай уладзе. Гаспадыня кватэры — жонка інжынера з гордасцю расказвае аб жыцці сямей кавалія і шахіра — бацькоў яе і мужа. Усе дзеці гэтых

У ОРШЫ ПАРУШАЮЦЬ ІНСТРУКЦЫЮ

ОРША, 19 студзеня. З вялікім удзячым праходзіць па раёне перапіс насельніцтва. У сельскіх мясцовасцях за кожным шчотчыкам замалана падвода для хутчайшага прыбыцця ў населены пункт.

У ОРШЫ ПАРУШАЮЦЬ ІНСТРУКЦЫЮ

Увесь час у калгасе працуе агітмашина. Першыя дні перапісу паказваюць, што асноўная маса шчотчыкаў добра падрыхтавалася і акуратна выконвае свае абавязкі.

Аднак у раёне выдзелены выпадкі, калі шчотчыкі дапускаюць тэхнічныя памылкі і парушэнні інструкцыі аб перапісе. Шчотчыкі 5-га перапісновага аддзела 5-га інструктарскага участка тав. Кухарэнка праводзяць перапіс разам з членам сельсавета Валоповым. Асобных грамадзян ён запісваў у перапісны ліст завочна. Так ён перапісаў завочна калгасніка Жукоўскага Ёгора і яшчэ двух грамадзян, хаця яны за прадзелі сельсавета не выязджалі.

Асобныя шчотчыкі няправільна дапускаюць скарачэнні пры запісах.

К Л Я Т В А С Т А Л І Н А

Годы пасля грамадзянскай вайны прайшлі для партыі большай, для ўсёй краіны ў цяжкай, складанай абстаноўцы. Разгарнуліся інтэрвенцыя чатырнаццаці дзяржаў, размятаўшы, ліквідаваўшы пшаткі арміі ворагаў, савецкая краіна ў 1921 годзе пачала пераходзіць да мірнага гаспадарчага будаўніцтва.

У якім становішчы была тады наша радзіма? Сельская гаспадарка ў 1920 годзе давала ледзь паловіну даваеннай прадукцыі. Ад замежных наместаў, ад беларускага тэруру і грабжы ўсё пацярпела неймаверна. Жыхары Сібіры, Далёкага Усходу, Урала, Памор'я, Дона, Кубані, Украіны і Беларусі, Покушчыны, а таска паўночных раёнаў памятаюць, як дзейнічаў вораг на нашай тэрыторыі. Самыя цяжкія ўспаміны звязваюцца ў памяці народа з уварваннем нямецкіх і японскіх навішнікаў. Яны спалілі сёлы, вёскі і павесілі... Яны аблітася грабні: нашу радзіму, абіралі наш народ...

Не лепш, а, вярной сказаць, хужэй была карціна ў прамысловасці. У 1920 годзе прамысловасць дала прадукцыі ў сям разоў менш даваеннай. Сотні фабрык і заводаў стаялі. Многія руднікі і шахты былі зруйнаваны, затоплены. Вышлаўка чыгуны спусцілася да 3 проц даваеннага ўзроўня. Чыгунка працавала а перабоімі. Толькі тры паравозы былі выведзены са строю. Толькі адна чыгуначная машына была ўварванна. На складках у краіне аставаўся самы мінімальны запас харчавання і прадметаў шырокага спажывання.

Сказалася стомленасць пасля доўгай уварожанай барацьбы. Людзі палічвалі афіры і раны Многіх верных байцоў мы тады не далічвалі.

У гэтай-та абстаноўцы класавы вораг прабаваў зноў павярнуць справу назад да звароту старых парадкаў. Успіхнула некалькі контррэвалюцыйных кулацкіх імплеў у Сібіры, на Украіне, у Тамбоўскай губерні. Мачэжы былі ліквідаваны, дзякуючы гераізму байцоў Чырвонай Арміі і Флота і дзякуючы таму, што сялянства пярэда стаяла на абароне савецкай улады.

Ворагі перайшлі да іншых метадаў. Яны прабаваў дзейнічаць вугламі, скрытнымі спосабамі. Х в'езд партыі, яны сабраўся ў сакавіку 1921 года, ўваваў:

«Гэтыя ворагі, упеўніўшыся ў абсалютнага контррэвалюцыі, пад аблогай беларускай іпаліцыі, напружваюць пер усе намаганні, каб, выкарыстаўшы рознагалосі ўнутры РКП, рушыць контррэвалюцыю так або інакш шляхам перадачы ўлады палітычным групам, найбольш блізімі да іпаліцыі да прызнання Савецкай улады».

У той час супроць партыі актывіла дзейнічаў Троцкі. Услед за ім іпаліцыя на брудную, чорную справу розных групачкі — Бухарына і іпш.

Партыя, вядомая Леніным і Сталіным, упорна і бяспрашна шла да сваіх гістарычных мэт — пабудовы сацыялізма. Партыя знаходзіла верныя шляхі для таго, каб усмярна палемічныя жыццё народа.

Першыя ўжо годы новай эканамічнай палітыкі, прынятай Х з'ездам партыі, паказалі, што краіна быстра аднаўляе свае сілы. Быў ліквідаван бандытызм. Паступова, крок за крокам, удавалася пуская ў ход ажыўляльчы ароды, аднаўляць транспарт. Найб'яжэйшы год ад паразаў Паволжа ў 1921—22 гг. і ўсё-ж краіна пачала спраўляцца а харчовым забеспячэннем.

Не глядзячы на мацнейшы палітычны, дыпламатычны і фінансавы напіск капіталістычных дзяржаў, савецкая краіна не ўступала ні на дэюім сваіх пазіцыі. Ворагі прадаўжалі шукаць новых шляхоў для таго, каб знутры раскідаць савецкую дзяржаву. Прыватны гандляр, спекулянт, кулач, розная іпная ааентура капіталістычных элементаў прабаваў сарваць савецкі гандаль, разлажыць савецкі апарат шляхам сабару і полкупаў, а то і шляхам сабайнава няўстойлівых людзей.

Барацьба прымала ўсё новым і новым фармам. Траіцкісты і бухарынцы прадаўжалі зрапаліцыі выступленні. Восенню 1922 года цяжка захварэў Ленін. Для ўсяго савецкага народа гэта было вялікае гора. Ленін не пакаліў, аднак, работы, развіваючы свае геніяльныя планы, намятаючы шляхі найб'яжэйшага практычнага далучэння сялянства да пабудовы сацыялізма. Хвароба Леніна, аднак, усё ўмацавала. Давалі сябе адчуваць непаўназначны вынікі рэвалюцыі, атрыманых Владимир Ільічам у 1918 годзе ад руды беларуска-аэсаркі. 21 студзеня 1924 года ў Горках, пад Масквой, праваліў і настаўнік, стваральнік большавіцкай партыі Владимир Ільіч Ленін памёр.

Увесь рабочы клас свету, усё прагрэсунае чалавечтва сутраці гэтагуству а найб'яжэйшым жалом. У дзень пахавання Владимира Ільіча міжнародны пролетарыят абасяў іпшійм. нутную астаноўку ўсіх работ... Чалавечтва ў жалобнай іпшыі прамавала вялікага дзятца рэвалюцыі, вялікага абаронцу ўсіх прыгнетаных.

Клятва Сталіна выканана. Вялікае ааванне члена партыі аружана ў нашай краіне павагай. Гэта павага длаб'ята ў іпматгадовай барацьбе. Здабыта вялікімі іпсправамі. Комуністы, людзі леліпска-сталінскай загартоўкі, паказалі сябе дастойнымі — і ў бітвах а ворагамі на розных граніцах. І ў часе іптурмавых наеў на сотнях будоўляў і годы іпцігодак, і ў адуліакультурым руху, у школах, у ВНУ, у лабараторыях, і ў розных галінах тэхнікі, эканаміі на Поўнач, і ў бліскучых рэкордных авіяцыйных пералётах.

Захоўваць адзінства партыі, як зяніцу вока

У сваёй прамова таварыш Сталін гаварыў аб адзінстве партыі: «25 год паставаў таварыш Ленін нашу партыю і вымставаў яе, як самую мацную і самую загартаваную ў свеце рабочую партыю. Удары парызма і яго апырчынаў, шаленства буржуазіі на розных граніцах, і ў часе іптурмавых наеў на сотнях будоўляў і годы іпцігодак, і ў адуліакультурым руху, у школах, у ВНУ, у лабараторыях, і ў розных галінах тэхнікі, эканаміі на Поўнач, і ў бліскучых рэкордных авіяцыйных пералётах.

Зараз усё факты іпшійскай, адрапнік дзейнасці траіцкіска-бухарынскай банды раскрыты. Увесь народ, увесь свет убаўчу твар гэтых вырдакаў, гэтых Іуд, гэтых беларуска-аэсаркі казьявак, іпмеяў.



К 15-годдзю а дна смерці Владимира Ільіча Леніна. На здымку: В. І. Ленін на трыбунах. Рэсультат мастака П. Васільева.

з і і памешчыкаў, уварожана нападлі Калчага і Дзюбіна, уварожана ўмяшанне Англіі і Францыі, хлусня і паліцыі стовуснага буржуазнага друку... усё гэтыя скарпінны назмена падалі на галаву нашай партыі на прыаічу чэрці века. Але наша партыя стаяла яе ўпёе, адліваючы іпматлія ўдары ворагаў і вядучы рабочы клас наперад, да перамогі. У жорсткіх баях вывадала наша партыя адзінства і згуртаванасць сваіх рудоў. Адзінствам і згуртаванасцю дабілася яна перамогі над ворагамі рабочага класа».

«Гэты нічёмныя лакеі фашыстаў забялі, што вярта Савецкаму народу вярнуць палым, каб ад іх не астаўся і следу» («Історыя ВКП(б)», стар. 382).

Ворагі партыі прабаваў галоўныя свае намаганні накіраваць на тое, каб падаваць адзінства партыйных рудоў. Іпша да Вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыі, маскіруючыся, у партыю прадаўчалі чужыя, правакатары і іпшійны дэштатат Троцкага, Бухарына, Рыкава. Гэта былі прамыя ааенты буржуазіі. Яны падфарбавалі пад абарончую рабочую аправу і леліпска, і раслапна гэтагуству ўсіх прыгнетаных.

У сваёй прамова, у сваёй гістарычнай клятвае Сталін сказаў:

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

Прайшоў 15 год. Клятва выканана палкам. Іпша ніколі не былі так адзіны руды партыі большавіцкай, як зараз. Маскіраваныя, хлусюшыя і ўсяляк выварачываныя ворагі раскрыты, раскриты. Судовыя працэсы 1936, 1937, 1938 гг. даламагалі разгрому асноўных варажых гнеліаў.

Зрапаліцыі і правакатары нашкодзілі многа. Гэта іпш вывадалі дзяржаўныя талпы ворагам, арганізаваў іпша на В. І. Леніна, зрывалі абарону. Партыя і народ усё-ж перамаглі!

Савецкі суд прыгаварыў бухарынска-траіцкіска-аэсаркі да расстрэлу. НКВД прывёў прыгвор у выкананне. Савецкі народ аборны разгром бухарынска-траіцкіскай банды і перайшоў да чарговых спраў... І зноў, як і раней, у папярэджанне вернасці партыі ў руды яе пайшлі новыя тысячы і дзсяткі тысяч сапраўды пералыных, сапраўды адпалых справе рабочага класа людзей — з рабочых, а сялян, з прапоўнай іпталігеныі, людзей, правераных на розных участках барацьбы са сацыялізмам.

На выбарах у Вярхоўны Совет СССР мы бачылі выдатную на сваім значэнню з'яву — сталевае маральна-палітычнае адзінства савецкага народа... І зноў, як і раней, у папярэджанне вернасці партыі ў руды яе пайшлі новыя тысячы і дзсяткі тысяч сапраўды пералыных, сапраўды адпалых справе рабочага класа людзей — з рабочых, а сялян, з прапоўнай іпталігеныі, людзей, правераных на розных участках барацьбы са сацыялізмам.

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

«Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зваішчы нам захоўваць адзінства нашай партыі, як зяніцу вока. Іпнеліма табе, таварыш Ленін, што мы з часю выканам і гэтагуству за паведзе!»

КЛЯТВА СТАЛІНА

(ПРАЦЯГ)

Гэта результат найяснейшага супрацоўніцтва і працоўнага ўдзелу рабочых і сялян. Гэта результат цвёрдай і вернай палітыкі партыі і яе правадыра таварыша Сталіна.

Імя рабочага класа і сялянства было асноўнай і рашучай эрхцай, якая намясціла ў 1929 годзе, у год «вялікага пералому».

Мільёны сялян павярнуліся да сацыялізму, пайшлі ў калгасы. Гэта быў найбольшы рэвалюцыйны пераворот — роўназначны на сваіх выніках Кастрычніцкаму перавороту 1917 года.

Ад аднаасобнай, адсталой гаспадаркі краіна шагнула да калектыўнай, грамадскай, машынізаванай сельскай гаспадаркі.

Развіццё сялянскай гаспадаркі, стварэнню правільных узаемаадносін з горадамі, агучнаму руху дзяржавы наперад перажджала калгасны. Гэта быў апошні — прэтым самы шматлікі — капіталістычны клас у нашай

краіне. Кулакі заіскілі сотні мільянаў пудоў хлеба, шкідлікі, атручалі жывёлу, сям-там скадчалі банды.

Грандыёзныя індустрыяльныя поспехі дзяржавы, перамога калгаснага руху дазволілі нанесці кулацтву рашучы ўдар. У канцы 1929 года на базе сучаснай калектыўнага пачалася ліквідацыя кулацтва як класа. Кулацтва было пазбаўлена зямлі і наёмных работнікаў. Жывёла, машыны і розны інвентар кулакоў быў аддан у карысць калгасу.

Пры энэргічнай кіруючай дапамозе свайго савозніка — рабочага класа працоўнае сялянства стварыла калгасы, узорныя перадавы, магутнай тэхнік, стварыла калгасы — аперу сацыялізму ў вёсцы.

Калгасы з кожным годам мацнеюць і растуць. Калгасы сталі зможнымі.

Сталінская клятва аб умацаванні саюза рабочых і сялян выканана.

кі, да перамог ля Перакопа, да перамог 1929 года ў перыяд пашоў на КВЧ і, нарэшце, да перамог на Хасане.

У сваёй клятве Сталін сказаў:

«Ленін не раз указаў нам, што ўмацаванне Чырвонай Арміі і палітычнае яе стану з'яўляецца адной з важнейшых задач нашай партыі... Палянемся-жа, таварышы, што мы не пашнадуем сіл для таго, каб умацаваць нашу Чырвоную Армію, наш Чырвоны Флот...»

Клятва гэта святая выканана.

У дзень XX гадавіны РСЧА 23 лютага 1938 года ў прамове маршала Савецкага Саюза тав. К. Е. Варашылава было ўказана: «Нашы ўзброеныя сілы прыведзены ў належны баявы парад, яны машынізаваны не горш, чым у любой капіталістычнай краіне. Мы ведаем, што партыя і ўрад, наш мудры Сталін будучы і надалей робіць усё, каб нашы Армія і Флот няспынна атрымлівалі высокую баявую тэхніку, а значыцца, каб узброеныя сілы сацыялізму былі самымі магутнымі, самымі машынізаванымі і таму ніколі, нідзі і нікім пераможнымі».

Комунізм пераможа ва ўсім свеце

Заканчваючы сваю гістарычную прамову 26 студзеня 1924 года, таварыш Сталін таварыш:

«Беларусым уцебам стаць наша краіна, акружаная акіянам буржуазных дзяржаў. Хвалі за хвалімі каляцца на яе, пагражаючы атапіць і размыць. А ўжо усё трымаецца непалісна. У чым яе сіла? Не толькі ў тым, што краіна наша трымаецца на саюзе рабочых і сялян, што яна ўвабляе саюз сваёй нацыянальнасцей, што яе абараняе магутная рука Чырвонай Арміі і Чырвонага Флота. Сіла нашай краіны, яе моц, яе трымаецца заключаюцца ў тым, што яна мае глыбокае спазнаванне і нерушлівае падтрыманне ў сэрцах рабочых і сялян усяго свету».

Жыццё даказала абсалютную вернасць гэтых слоў. Многа раз пралетарыяты заходніх краін на справе даказвалі сваё брацтва патужці да Савецкага Саюза. І многа раз Савецкі Саюз на справе даказваў сваю гатоўнасць дапамагаць змагаючыся братам за рукам. Так было і ў дні, калі пачалася барацьба народнай Іспаніі супроць фашыстаў. Усе памятаюць тэлеграму таварыша Сталіна, адсыланую тав. Хоце Дылеу. Для савецкіх людзей імёны Пасляярды, Лістэра і іншых, назвы Мадрыд, Гвадалахара, Харма, Каталонія, Барселона — свае, родныя. Героічнае барацьба кітайскага народа супроць японскіх імпаўляў сустрэла глыбокае спазнаванне ў нас. Савецкі чалавек глыбока інтэрнацыянальны.

Гэта — найкаштоўнейшае заваяванне нашай рэвалюцыі.

15 год назад таварыш Сталін сказаў: «Уходзячы ад нас таварышы Ленін заўважылі нам вернасць прыняцям Комуністычнага Інтэрнацыяналу. Ілінемся табе, таварыш Ленін, што мы не пашнадуем свайго жыцця для таго, каб умацаваць і расшырыць саюз працоўных усяго свету — Комуністычны Інтэрнацыянал!»

Галоўным прыняцям Комуністычнага Інтэрнацыяналу быў, ёсць і будзе прыняццём барацьбы за комунізм. Перамога сацыялізму ў іншых краінах — кроўны справа працоўных СССР. Наша краіна, як база усветнай пралетарскай рэвалюцыі, усё мацнее і квітнее. Недавер'е эксплуатаемых усяго свету і сваім сілам усё больш знікае. На прыкладзе СССР яны наглядна бачылі, на якія чуды здолел народ, які стаў гаспадаром свайго лёсу.

Вяліка Сталінска Канстытуцыя... замацавала той усветна-гістарычны факт, што СССР уступіў у новую паласу развіцця, у паласу завяршэння будаўніцтва сацыялістычнага грамадства і паступовага пераходу да комуністычнага грамадства, да кіруючым пачаткам грамадскага жыцця павінен быць Комуністычны прыняццям: «Ад кожнага — па яго здольнасцях, кожнаму — па яго патрэбнасцях.» (Гісторыя ВКП(б), стар. 331).

Гіганцкая вытворчая і культурная магутнасць савецкага народа дае магчымасць новых аказамічных, тэхнічных культурных заваяванняў. Цяпер ідзе гутарка аб далейшым расшыранні

атрымлівалі высокую баявую тэхніку, а значыцца, каб узброеныя сілы сацыялізму былі самымі магутнымі, самымі машынізаванымі і таму ніколі, нідзі і нікім пераможнымі».

Праз некалькі месяцаў пасля гэтай прамовы, Японія — па ўказанні свайго партыяра з Берліна — рашыла правесці моцнае абароны СССР. Пасля таго малакавы сакармальны разгром 19-й Імператарскай японскай дывізіі, якая сунулася на нашу тэрыторыю.

Чырвоная Армія святая абараняе свае лепшыя традыцыі. Ворат, адкуль-бы ён ні прышоў, будзе біт і будзе біт на той тэрыторыі, адкуль ён з'явіцца.

Цяпер Чырвоная Армія найбольш магутная армія ў свеце. Не раз, а дзiesiąты і сотні раз і ворагі, і прыяцелі маглі бачыць якасці нашай вайскавай тэхнікі і якасці нашых байцоў у самай рознастайнай абстаноўцы.

Клятва Сталіна святая захавана.



МІРАПОЎ У КАЛГАСЕ. НА ФІЛІМКУ: шчытчы 4-га ўчастка 1-га пераходнага аддзела гора Мясца Ф. М. Невядомы (справа) знаёма пераходнага аддзела ў сямі калгасных сельгасарбелі Івані Крупецка, Мясцава прыгараднага сельсасвета, І. Н. Хародца, Ялена Манрава — галава сямі — Іосіф Нікалавіч, 16-гадовага баўшана — мачі жонкі — Анна Іванна, жонка — Таццяна Барнардэа, дачка Валодзя, Сона, Грыгорыя, Аліна і Зіна.

РАБОЧЫ ДЗЕНЬ МАЙСТРА

Восе ўжо два годкі, як я кірую камплекснай брыгадай па рамонту паравозных тэндэраў. Работа гэта вельмі адназначная. Ад нас у многім залежыць свечасавы выхад з рамонту паравозаў. Прадуючы стыхануўскіх метадамі работы, брыгада добра спраўляецца са сваімі заданнямі.

Але поспехі брыгады былі б значна большымі, калі-б я на працягу ўсяго рабочага дня займаўся непасрэдна сваймі справамі. Цінава было-б пракамандыраваць свай рамонту дзень. У брыгадзе я бываю ўсёго толькі палавіну дня, а часам і менш. Астатні час іду на шукане дэталей для работы. Майстар фальшчына займае ў нас дыспетчара і агента па снабжэнню.

На нашым заводзе ёсць дыспетчар, які павінен сачыць за нормальнай работай усяго заводскага канвеера. Ён павінен загадаць прадбачыць, якія дэталі і запчасткі часткі патрэбны таму ці іншаму участку. Ёсць яшчэ і прахавы дыспетчар, але фальшчына ён выконвае функцыі владальніка. Спадзяюся, на працягу года дыспетчараў — значыць павялічыць брыгаду без работы.

Звоніць бывае дыспетчару, што павінен на аточку калёсы брыгады ішчы на атрымала. Чую адма: «Добра». Толькі пасля таго, як сам скардзіш у механічны цэх, абточаныя калёсы напаче будучы ў брыгадзе.

Н. А. КІСЯЛЕУ, майстар Гомельскага паравозна-гонарнацічнага завода.

ЧАМУ НЕ ЗАПІСАНЫ ЗАХВОЧВАННІ І ўзнагароды?

З 5 студзеня на мескім заводзе дапаўняў Галя правадзіцца запавяненне Працоўных кніжак.

Перад намі некалькі працоўных дакументаў. Восе Працоўная кніжка лепшага стыхануўскага завода — слесаря тав. А. В. Ярашэвіча. На завод ён паступіў у 1930 годзе чорнарабочым. Тут ён стаў кваліфікаваным слесарам. Цяпер тав. Ярашэвіч працуе на спецыяльным кваліфікацыйным станку. У асярэднім ён выконвае сваю норму на 350 проц. За выдатную стыхануўскую работу тав. Ярашэвіч атрымаў 8 прэміяў. Але ні адно з гэтых захвоўчанняў не запісана ў Працоўную кніжку.

Гэты прыклад — не выключэнне. Выдатны працоўны шлях прайшоў начальнік штампавачнага цэха Антон Антонавіч Вагдановіч. З радавога рабочага, потым брыгадыра, майстра, ён вырас на заводзе да начальніка цэха. 10 разоў ён быў прэміраваны за час

Для таго, каб поўнасьцю забяспечыць брыгаду неабходнымі дэталімі і не дапусціць прастою, я прыходжу на завод за гадзіну да пачатку работы. Гэты час скаржыцца выключна на дастаўку брыгадзе неабходных запчастак. У большасці іх прыходзіць пачынуць на сабе, таму што падсобныя рабочыя павінаюць сваю работу з васьмі раніцы.

Правы майстра ў нас на заводзе вельмі абмежаваныя. Іншы раз гэтым карыстаюцца лодыры і парушальнікі працоўнай дысцыпліны. Майстар павінен мець поўныя правы, а не знаць, а работы за прагучы і іншыя парушэнні.

Зарплата майстра значна ніжэй кваліфікаванага рабочага. Кваліфікаваны стыхануўска тт. Кучаравенка, Пшчбаўлаў і іншыя зарабляюць па 550 рублёў у месяц. Я атрымліваю ўсяго 475 рублёў. Праўда, за перавыкананне плана мы павіны атрымліваць прагрэсуўку, але, агодна іоніўчым сістэмам, на заводзе яе выдаюць толькі за павышэння ўсяго цэха, незалежна ад таго, як працуе тая ці іншая брыгада. Таму я ніколі не атрымліваю праціўных, хоць брыгада мая з'яўдзіць перавыконвае сваё заданне.

Н. А. КІСЯЛЕУ, майстар Гомельскага паравозна-гонарнацічнага завода.

У КРУПКАХ НЕ РЫХТУЮЦА ДА ВЕСНОВОГА СЕВУ

Набліжаецца вясна. Шпарка ідзе падрыхтоўка да сёўбы ў лешных МТС і калгасных БССР. Не так абстаць справа ў Крупскім раёне.

Рамонт трактараў у Крупскай МТС пушчаў на самацёў.

З 31 трактара, якія патрабуюць рамонту, да гэтага часу адрамантаваны толькі сем. Усё прычыны сельскагаспадарчы інвентар стаіць пад адкрытым небам, занесен сіетам і напамінае сабою месца зямлі. Гаручае паліна ўжо завезіцца на двор МТС, але, бакі не пастаўлены на месца, абылі паракісаны па двару. Учот аблітан. Ні дзірныя станцыі, ні букгалтэрыя не могуць сказаць, што ў іх робіцца зараз. Дырэктар тав. Чарнігаў — ужо трэці дырэктар на працягу года — толькі развіваецца рукамі...

Разлік з калгасамі да гэтага часу не праведзён. Калгасы внаваты МТС за 1938 год грашмама 19.037 рублёў і натурай 15 тав. Гэту суму МТС внавава трактарыстам. Некаторыя трактарысты, не атрымліваючы доўгі час платы за работу, ухваліць з працы, з прычыны чаго станцыя астэацца без калраў.

Не лепш абстаць справа з засынкай, захаваннем насення ў калгасных раёнах. Засынка па ўсяму раёну набліжаецца к канцу. Ачыстка-правядзена толькі ў 16 калгасных з 114. Пробы для правяркі ў раённую стыхануўскую насенную лабораторыю паступаюць слаба, адбраюцца бескантрольна — самімі калгаснікамі, халя гэта павіны рабіць аграномы.

Аграномы-ж раёна і МТС сядзяць на месцы і ўсім не кіруюць гэтай справай. Тыя з аграномаў, якія выпадкова

ную, узорную работу на гэтым-жа прадпрыемстве. Недаўна тав. Вагдановіч унагараджан грамадай Вярхоўнага Савета БССР. Але і ў яго кніжцы старонка аб захвоўчаннях астэацца незапоўненай. Яны запісаны аб захвоўчаннях і ў кніжках дэсяціх іншых знатных людзей завода.

Часть у Рабочай кніжцы, дае запавяненне Працоўнай кніжцы, унікалы суненні, няяснасці. Аднак у Белметзатрапе, куды яны звартаюцца за даведацца, ім не могуць растлумачыць неадраўнаемыя пытанні. Кіраўніцтва завода дрэнна падрыхтаваў да запавянення Працоўных кніжак. Да гэтага часу не знойдзены ўсе запавы аб захвоўчаннях рабочых. Прычым матэрыялаў аб захвоўчаннях да 1938 г. на заводзе зусім няма. Яны чамусь былі ішчы раней перасланы ў Магілёўскі архіў.

Я. ЗЛЫНД.

Брацкае супрацоўніцтва народаў СССР

У сваёй клятве Сталін указаў да:

«Другой асновай Рэспублікі Савецкай з'яўляецца саюз працоўных нацыянальнасцей нашай краіны. Рускія і украінцы, башкіры і беларусы, грузіны і азербайджанцы, армяне і дагестанцы, татары і кіргізы, узбэкі і туркмены — усё яны аднолькава зацікаўлены ва ўмацаванні дыктатуры пролетарыята. Не толькі дыктатура пролетарыята вызваляе гэтыя народы ад дацуючы і прыгнечання, але і гэтыя народы вызваляюць нашу Рэспубліку Савецкай ад козней і вызлава ворагаў рабочага класа свай беззаветнай адданасці Рэспубліцы Савецкай, свай гатоўнасцю афярваць за яе. Восе чаму таварыш Ленін няспынна гаварыў нам аб неабходнасці добраахвотнага саюза народаў нашай краіны, аб неабходнасці брацкага іх супрацоўніцтва ў рамках Саюза Рэспублік».

Старая Расія была турмой народаў. «Народцы», як высокамерна называла царскае чыноўніцтва людзей нярускага паходжання, праследвалі. У 1916 годзе, калі народы Сярэдняй Азіі заявілі свой пратэст супроць пасабў, супроць убогу мужчын на катаржніа эканомічных работ, цар паслаў карную экспедыцыю генерала Кураткавіча, які пачынуў дзесяці сямігоддзі. Сотні тысяч жыхароў былі пасабўлены прытулку...

Рэвалюцыя прынесла брацтва народаў нашай краіны.

Успомні прыклады сумеснай барацьбы народнасцей нашай краіны супроць ворагаў Калі было цяжка Украіне, да яе спылілі на дапамогу аграрны пярэдаў, масквічоў, іванав-ванісенцаў, балтыйскіх матросаў. Тройчы, калі было цяжка Украіне, партыя пачынала ёй на дапамогу Сталіна. Так было ў 1918 годзе, у перыяд барацьбы супроць немцаў і петлюраўцаў. Так было ў 1919 годзе, калі Сталін з арміяй паўднёвага фронту вызваляў Украіну ад пачышчав Дзеніска. Так было ў 1920 годзе, калі Сталін вызваляў Украіну ад пачышчав Шындускага.

Народы Каўказа памятаюць, як брацка влучаў Іх Сергей Міронавіч Кіраў-дзюбінскі, бясстрашны свец партыі.

Уся наша гісторыя поўна прыкладаў пастаяльнай, брацкай дапамогі, якую аказваў народ народу. Было цяжка Маскве і Петрагалу ў крызісныя галонныя годкі 1918—1920. Першая на дапамогу прыходзіла Украіна і слава

Чырвоная Армія — самая магутная ў свеце

Трэцяй асновай дыктатуры пролетарыята з'яўляецца наша Чырвоная Армія, наш Чырвоны Флот.

Доблесны шлях узброеных сіл савецкага народа вядомы ўсюму свету. На ша слаўная гістарычная ваянная лінія

Магутная перадавая прамысловасць, вырашана на Усходзе, і на Поўдні, і на Поўначы — на так званых «нацыянальных краінах» — прамыя рэзультаты непарушнай ленынска-сталінскай дружбы паміж і народаў СССР. Прямым рэзультатам гэтай дружбы з'яўляюцца і вырашана з караннага насельніцтва рэспублік вельмі добрыя кадры нашай савецкай народнай інтэлігенцыі.

У сваёй клятве Сталін сказаў:

«Таварыш Ленін няспынна гаварыў нам аб неабходнасці добраахвотнага саюза народаў нашай краіны, аб неабходнасці брацкага іх супрацоўніцтва ў рамках Саюза Рэспублік. Уходзячы ад нас, таварыш Ленін заўважыў нам умацаваць і расшырыць саюз Рэспублік. Ілінемся табе, таварыш Ленін, што мы не пашнадуем свайго жыцця наем з часцо і гэту тваю запаведзь...»

Клятва гэта святая выканана. Усім сваімі справамі ўсе народнасці вялікага Саюза даказваюць сваю глыбокую вернасць сацыялізму. Выбары ў Вярхоўны Совет СССР і Вярхоўны Совет рэспублік былі трыумфам нацыянальнай сталінскай палітыкі. За Сталіна, за блок комуністаў і беспартыйных галасавала 88,6 процанта прымаўшых удзел у выбарах. (Даныя па выбарах 12 снежня 1937 года). Як ніколі, моцна дружба народаў у СССР. «Ніко не страшны нам, ні ўнутраныя, ні знешнія ворагі, пакуль гэтыя дружбы жыве і здраўствуе» (Сталін).

Ідзе ад першых баць супроць самадзяржаў, ад «Потэмкіна», праз біт семнашатага года, штурм Зімяня — да перамог Царыцына, да перамог Першай Коннай арміі, да перамог палкоў Шчорса, да перамог ля Валчаў-

Пасяджэнне Савета Народных Камісараў БССР

На сваім чарговым пасяджэнні Саўнарком БССР вухаў даклад народнага камісара асветы БССР тав. Урадавай аб станаўчых дзіцячых дамоў і спецыяльных школ. У выніку дзіцячых кіраўніцтва Наркамасветы і мясцовых савецкіх органаў дзіцячымі дамамі і спецыяльнымі, работа ў большасці гэтых устаноў пастаўлена неадвальна. Не налажана бесперабойнае забеспячэнне і належнае выкаванне дзіцячых. Многія дамы не маюць кваліфікаваных педагогічных кадраў.

Саўнарком указаў Наркамату асветы БССР на тое, што ім не прыняты неабходныя меры для выкавання пастановы СНК СССР і ЦК ВКП(б) ад 31 мая 1935 года ў частцы паліпшэння станаўчых дзіцячых дамоў. Саўнарком абавязваў Наркамасветы да 1 сакавіка гэтага года перагледзець састаў работнікаў дзіцячых дамоў і спецыяльных школ з мэтай аслаблення іх ад людзей нявольныхых выхавань лаячэй у камуністычным духу. Наркамасветы прапавана выдзеліць для работы ў дзіцячых дамамі і спецыяльных школ 200 чалавек з ліку таварышаў, якія скончылі ў гэтым годзе педагогічныя вучылішчы і Інстытуты, а таксама арганізаваць спецыяльныя курсы на падрыхтоўцы і перапрытоўцы кадраў, умяшчэнні палітыка-выхаваўчую работу сярод педагогаў і распрацаваць правылы ўнутранага распарадку для дзіцячых дамоў.

Наркамандо БССР і Белкамапому прапавана забяспечыць праз алто-

выя базы і сельско бесперабойнае снабжэнне дзіцячых дамоў і спецыяльных прадуктамі харчавання народнай і большымі і санаторыямі. Народнаму камісарыату аховы здароўя БССР даўрача на паліпшэнне медыцынскае абслугоўвання выхаванцаў дзіцячых дамоў і распрацаваць сумесна з Наркамасветы мерапрыемствы па арганізацыі двух дзіцячых дамоў для дзяцей, якім неабходна працяглае лячэнне. СНК прызнаў неабходным арганізаваць пры ўсіх буйных дзіцячых дамах майстарскі, укамплектаваўшы іх кваліфікаванымі інструктарамі.

Совет Народных Камісараў абавязваў Наркамасветы перагледзець кантынгент выхаванцаў дзіцячых дамоў і кіраваць палітэкаў ва ўзросце старэй 14 год у школы ФЭВ, на прамысловыя прадпрыемствы, у саўгасам, МТС і калгасам для работы і навучнай у вытворчых брыгадах. Дырэктары прадпрыемстваў абавязаны прымаць выхаванцаў дзіцячых дамоў, забяспечыць іх жыллем, абмундзіраваннем, стварэннем умоваў для работы і вучобы. СНК прызнаў метагэаграфічным арганізаваць у БССР на працягу 1939 года паліпшэнне дзіцячых пом і даручыў Наркамасветы ў месячны тэрмін прадставіць свае прапановы па гэтым пытанню.

На гэтым пасяджэнні Саўнарком заклал даклад старшні Урадавай камісіі тав. Мітквіча па працоўнаму ўпарадкаванню цыган.

На тэрыторыі БССР ёсць сотні сям'яў цыганскага насельніцтва, якія закон-

чылі з вандруным жыццём, дружна і ахвату вучобы іх дзіцяці. Пры арганізацыі і раўняваномых павіны быць створаны камісіі па працоўнаму ўпарадкаванню цыган.

У распрацаванні ўрадавай камісіі Саўнарком выдзеліў 100 тысяч рублёў для аказання матэрыяльнай дапамогі цыганам пры ўстройстве іх на работу. На пасяджэнні былі таксама разгледжаны пытанні аб станаўчым арганізацыйна-мэсавай работы саветаў Магілёўскай вобласці, аб работе Беларускага аддзялення Электрапрама, завершэння паліпшэння і структура Наркамасветы БССР.

Старшы навуковы супрацоўнік інстытута харчовай прамысловасці БССР тав. І. М. Шаплька распрацаваў праблему гаварання ігрыстых вінаў, сістра і плодзядальных вінаў. Работы тав. Шаплька атрымалі высокую ацэнку Цэнтральнай дэлегатынскай камісіі. У 1939 годзе на аршанекім заводзе «Спартак» будзе пушчан спецыяльны цэх па вырапцоўцы ігрыстых вінаў. Намечана выпусціць першую партыю віна ў колькасці 5.000 бутылак.

НОВАЯ РАБОТА ИНСТИТУТА ХАРЧОВОЙ ПРАМИСЛОВАСТИ БССР

Закончана работа на атрыманы прэпараты ацэлафілнай палачкі. Інстытут над распрацоўкай гэтай праблемы працаваў каля трох год пад наглядом старшага навуковага супрацоўніка тав. К. І. Кузіна. Прэпарат ацэлафілнай палачкі выкарыстоўваецца ў вырабе малочных выробна-дзіцячых прадуктаў, а таксама мае шырокае прымяненне ў прафілактычных мерапрыемствах пры кірчана-страўнічых захворваннях. Апрача таго, гэты прэпарат выкарыстоўваецца ў сістэмах Наркамзема і Наркамасвету для паліпшэння і лячэння кірчана-страўнічых захворванняў маладой жывёлы.

Вс. ВІШНЕУСНІ.

(БЕЛТА).

А. САЛОМНА.

НА СЕСІІ СОВЕТА ЛІГІ НАЦЫЙ

ЖЭНЕВА, 19 студзеня. (ТАСС). На ўчарашнім пасяджэнні Савета Лігі нацыяў абмяркоўваўся даклад англійскага вайсковага эксперта, які прынёс да вываду, што паветраныя бомбардзіроўкі іспанскіх гародаў авіяцыйна інтэрвенцый абсалютна не апраўдваюць ваеннымі меркаваннямі і прыводзяць да шматлікіх афар сярэд грамадзянскага насельніцтва.

Пасля дэкларацыі іспанскага міністра замежных спраў Альварэса дэль Вайо, з аўдэнцым варварскіх бачалавчых дзеянняў фашысцкіх інтэрвентаў у Іспаніі выступілі прадстаўнікі СССР, Францыі, Англіі і Італіі.

Совецкі прадстаўнік тав. Сурыц у сваёй прамове між іншым сказаў: «Доблесць іспанскага народа не аломлена варварствам інтэрвентаў. Страшная жорсткасць агрэсараў у адно-

сінах да безабароннага грамадзянскага насельніцтва патрабуе прыняцця ўсіх мер, здольных пакласці ёй прэзед. Моцц супраць, што зараз гэта вышэй сіл Лігі нацыяў. Аднак, пакуль Ліга існуе, пакуль мы абавязаны захоўваць прадпісанні міжнароднага права і развіваць формы мірнага існавання нацыяў, Ліга абавязана вышукваць усё, што набліжае дзеянні Лігі да прыняцця, непарушнасць якіх яна нядаўна ратвердзіла.

У заключэнне тав. Сурыц указаў, што аб'яднанні міжнародныя дзеянні адольны пакласці канец «стотысячлівым» звесткам фашысцкіх інтэрвентаў, адначасова папярэджаючы нябеснае пашырэнне вайны на іншыя краіны. Пры гэтым тав. Сурыц напамінуў заары сепекай дэлегацыі на пленуме Лігі нацыяў, накіраваныя да абудавання агрэсіі.

ЗНЕСНЕПАЛІТЫЧНЫЯ СПРЭЧКІ ў ФРАНЦУЗСКАЙ ПАЛАЦЕ ДЭПУТАТАў

ПАРЫЖ, 18 студзеня. (ТАСС). Учора днём у французскай палаце дэпутатаў прадаўжаліся спрэчкі па пытанні знясненні палітыкі французскага ўрада. Радыкал-соцыялісты дэпутат Ратэра падкрэсліў, што калі іспанскія палітыка ўрада будзе праводзіцца і надалей, то яна дэмуціна прывядзе да вайны, пачытай Германія і Італія будуць лічыць, што ім усё дазволена.

Далей выступіў Фландр, прамова якога з'явілася адкрытай абаронай германскага і італьянскага фашызма. Фландр, у прыватнасці, патрабаваў неадкладнага прызнання так званай «ўрада» іспанскіх мінежнікаў.

Промова Фландрэ выклікала выступленне лідэра сацыялістаў Блюма, які выказаў абурэнне тым фактам, што Фландр публічна выступае ў палаце дэпутатаў, абараняючы палітыку і агрэсію фашысцкіх краін. Блюм указаў на наяўнасць у Іспаніі буйных італьянскіх вайсковых сіл. Да гэтага часу, заявіў Блюм, на працягу паўтара года Францыя ў згодзе з Англіяй ажыццяўляла нейтралітэ у Іспаніі справы. У сувязі са стварэннем абстаноўкаў і поўным выхрышчэннем вяртадуша агрэсараў «Французскі і ан-

глійскі ўрады цяпер абавязаны пі скасаваць пагадненне аб нейтралітэці ў адносінах сваё дзеянні з іншымі дзяржавамі, якія падпісалі гэта пагадненне».

На вачэрнім пасяджэнні пасля выступлення фашысцкага дэпутата Тэтанжа, які патрабаваў таксама як і Фландр пазыжкі французскага прадстаўніка да іспанскіх фашысцкіх мянежнікаў, з прамовай выступіў сацыялістычны дэпутат Тьёла. Ён абараняў палітыку калектыўнай безабароны і пакты ўзаемнай дапамогі супраць фашысцкай агрэсіі. Тьёла патрабаваў неадкладнага адкрыцця французскай граніцы з рэспубліканскай Іспаніяй.

Камуністычны дэпутат Унесі ўчора ў палаце дэпутатаў праект рэзалюцыі. У праекце рэзалюцыі патрабавацца, каб урад прыняў эфэктныя меры, неабходныя для выхрышчэння італьянскім наступленнем у Каталоніі, накіраваным на французскія граніцы. Праект рэзалюцыі патрабуе таксама «неадкладнага адкрыцця граніцы з тым, каб рэспубліканскі ўрад мог атрымаць орокі для абароны Іспаніі, незалежнасць якой з'яўляецца неабходнай умовай французскай безабароны».

У АВАРОН РЭСПУБЛІКАНСКАЙ ІСПАНІІ

ЛОНДАН, 18 студзеня. (ТАСС). Шырокае імя англійскай грамадскай патрабуючы аказання неадкладнай дапамогі рэспубліканскай Іспаніі. Газета «Манчэстэр гардыен» называе палітыку англійскага ўрада «небывалай», а газета «Нью кронікл» — «трусливай і зрадніцкай». Лейбрысцкая газета «Дэйлі геральд» фашызма займае канігуляцыйную пазіцыю. Заключачы насельніцтва чысмыль харчаванне ў Іспаніі, газета ў той-жа час заяўляе, што ўскаля іншая дапамога нібы немагчыма.

Выканком паўднёва-ўсходняй федэрацыі гарыякоў прыняў учора рашэнне не аказваць садыялісцкай ўрадавым мерам па ўмацаванні нацыянальнай абароны да таго часу, пакуль не будзе зменена англійская знешняя палітыка.

Камуністычная партыя прадаўжае развіваць энергічную кампанію, скілавачы мітынгі і дэманстрацыі ва ўсіх індустрыяльных цэнтрах. Удальнікі гэтых мітынгаў і дэманстрацый патрабуючы неадкладнага адкрыцця іспанскай граніцы і пазыжкі танкаў і самалётаў для Іспанскай рэспублікі.

ТРОХГОДЗЕ НАРОДНАГА ФРОНТА ў ІСПАНІІ

БАРСЕЛОНА, 18 студзеня. (ТАСС). У сувязі з трохгоддзем утварэння народнага фронту ў Іспаніі прадстаўнікі розных палітычных арганізацый, якія ўваходзяць у народны фронт, заявілі праз газету «Франтэ рохо», што народны фронт быў і застаецца больш чым калі-небудзь моцным і агураваным. У заявах падкрэсліваецца, што народны фронт з'яўляецца адзінай сілай, якая здольна праістаіць фашызму і забяспечыць свабоду і незалежнасць Іспаніі.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ УСХОДНІ ФРОНТ

Паводле наведвання Іспанскага міністэрства нацыянальнай абароны, на каталонскім фронце прадаўжаліся жорсткія баі ва ўсіх сектарах. Іспанскія войскі герачна стрымлівалі ўсе атакі мянежнікаў і інтэрвентаў. Цяпер пачаўся страт ворагу ўдалося некалькі палешчыць свае перадавыя пазіцыі ў раёне Понс (на паўночны ўсход ад Артэса дэ Сегрэ).

Цэнтральны фронт На зэтрмадурскім участку цэнтральнага фронту рэспубліканскія войскі адбілі ўсе контратакі праціўніка і занялі вышыню 503, размешчаную на поўнач ад Вальсэжыё.

ЗВЕРСТЫ ІТАЛЬЯНСКІХ ІНТЭРВЕНТАў

БАРСЕЛОНА, 18 студзеня. (ТАСС). Камандзір Н-скай дывізіі падаў вышэйшаму рэспубліканскаму камандаванню рапарт, у якім наведваючы аб наступным фашысцкім Рэспубліканцы адбілі ў інтэрвентаў вёску Санта Каломы дэ Керальт, якая была на некаторы час занята часіямі італьянскай дывізіі «Літорыо». Будучы ў вёсцы, салдаты італьянскай дывізіі па зага-

ду да камандавання сагналі па сельскую плошчу каля 250 астаўшыхся ў вёсцы жанчын з дзецьмі і старымі і расстралілі іх з кулямётаў. Рапарты, якія наведваючы аб гэтым-жа фашысцкім, паступілі таксама ад рэду іншых камандзіраў і камсараў корпуса, да якога належыць Н-скай дывізіі рэспубліканскіх войск.

МАСАВЫ РУХ ПРАТЭСТУ СУПРОЦЬ ФАШЫСЦКАЙ РЭАКЦЫІ ў ЧЭХАСЛАВАКІІ

ПРАГА, 18 студзеня. (ТАСС). Пад напэскам рэакцыйнага друку, які арганізаваў шабуню кампанію супраць дэмакратыі і прабе апарочных палітыкаў, што праводзілі ў свой час Масарык і Бенеш, чэхаславацкі ўрад выказаў распарэджэнне аб удаленні са школ партрэтаў Масарыка. Пры зняці партрэтаў Масарыка ў школах разгортваліся бурныя сцэны. Справа доходзіла да сутычкі вучняў са школьнай адміністрацыяй. У рэдакцыі газет, у прыватнасці ў «Ліноне навіны» было агульбывана многа пісем, пратэстуючых супраць гэтай распарэджэння. Вось адна з іх: «Калі партрэтаў Масарыка будуць убрываць са школ, яны ўсё роўна будуць вісець у вучняў і іх бацькоў дома. Масарык быў і застаецца для нас сімвалам свабоды». Хваля абурэння рэакцыйным мера-

прыствам урада была так вяліка, што міністэрства асветы вымушана было адступіць: партреты Масарыка былі звернуты ў школы. Газета «Народні прап» змяшчае артыкул былога дэпутата партыі чэшскіх сацыялістаў Рыжтара, які зараз з'яўляецца членам кіраўніцтва «Партыі працы». У артыкуле дана рэзка адповедзь фашысцкім боврапісцам, прабуючым абываваць народ і дэмакратыю ў мюнхенскай капітуляцыі. «Хіба напэ дэмакратыя армія, — піша ён, — не была гатовая грукімі адстойваць незалежнасць і незалежнасць рэспублікі? Хто пасме шчырдзіць, што народ, які стаяў у вяршыні 1938 года пад ружжом, халеў капітуляваць? Гэты народ быў і застаецца паборнікам і аллотам дэмакратыі, незалежнасці і свабоды рэспублікі».

РАСПАРАДЖЭННЕ ЧЭХАСЛАВАЦКАГА УРАДА АБ ПАЗБАУЛЕННІ КОМУНІСТАў ІХ ДЭПУТАЦКІХ МАНДАТАў

ПРАГА, 18 студзеня. (ТАСС). Распарэджэннем урада джэрат аб роспуску кампартыі распасуджана на ўсю тэрыторыю Чэхаславакіі. Такім чынам, пры-

танне аб пазбаўленні камуністаў — членаў парламента і сената — іх дэпутатскіх мандатаў вырашана цяпер канчаткова.

НАЙЎХІЛЬНА АЖЫЦЦЯУЛЯЦЬ ПАСТАНОВУ ПАРТЫІ І УРАДА

Учора вечарам у вялікай зале Дома парткурсаў абдысла гарадская нарада кіраўнікоў прадпрыемстваў і ўстаноў, сакратараў парткомаў, старшын фабзавуацкіх і ЦШ профсаюзаў, аскікая Менскім гарком партыі па дэлегаванню холзе рэалізацыі пастаноў СІК СССР, ЦК ВКП(б) і ВПСН аб мерапрыствах па ўпарадкаванні працоўнай дысцыпліны.

Пасля дэкларацыі сакратара гаркома партыі тав. Белыя выступіў ў спрэчках тт. Голанд (фабрыка імені Куйбышава), Гарабоў (грамважны парк), Бондар (гаральская пракуратура), Духан (Цэнтральная поліклініка) і інш. Яны адзначылі, што рабочыя і служачыя іх прадпрыемстваў і ўстаноў горада адобрылі гістарычную пастанову партыі і ўрада, якая накіравана на далейшае ўмацаванне сацыялістычнай вытворчасці.

— На нашай фабрыцы імені Куйбышава, — сказаў тав. Голанд, — лік прагуду і спазаненняў за апошні час значна зменшыўся. Партыйная і профсаюзная арганізацыя праявіў і цехах і брыгадах вялікую масава-растлмачальную работу. За другую декаду студзеня ўлічан адзін прагуд і 3 спазанення па 10—15 мінут. 19 студзеня — адно спазаненне на 7 мінут. Значна пазменшыўся лік наяўнастаў на хваробе. Дзесяці станаўнаў пазыжлі сваю прадукцыйнасць працы. Уся фабрыка штодзёна выконвае сваё заданне на 110—112 проц.

Тав. Бондар прыёў у сваім выступленні шматлікі факты грубага парушэння пастаноў партыі і ўрада з боку кіраўнікоў некаторых прадпрыемстваў, устаноў, профсаюзных арганізацый. На фабрыцы ім Круцкая была зволена адна рабочыца за прагуд без уважлівых прычын. РКК ім без усяіх палетаў адвадзіла на работу. Такія-жа факты мелі месца і ў БРК саюза хлебапачаткі і інш. Факты патурання прагудшчыкам выяўлены ў Беларускай канторы Заглотэн (кіраўнік тав. Міронаў).

Трэба адзначыць, што нарада была зусім непарыхтавана. Яна пачалася са спазаненнем на паўгу гадзіну. З зарэгістраваных 200 чалавек да канца работы нарады аталоса ўсёго 60 чалавек. Характэрна, што на нарадзе выступіў толькі адзін джэрат прадпрыемства.

НОВЫЯ МАШЫНЫ ДЛЯ ТОРФАВОДАў

БАВРУЙСК. Бавруйскае машынабудавальнае завод імені Сталіна атрымаў у канцы 1932 года адказнае ўрадавае заданне — выпусціць да 1 красавіка 1933 года 25 скраперна-электрычных устаноў для гарфайнага прамысловасці. Гэтыя ўстаноўкі значна павышаюць прадукцыйнасць працы на торфавых выкопках.

Зараз вытворчасць скраперна-электрычных устаноў, якая з'яўляецца новай для завода, усю асвоена: завод закончыў поўнасцю мантаж першай вальтай скраперна-электрычнай устаноўкі. Калектыў рабочых і інжынерна-тэхнічных работнікаў завода абавязаны поўнасцю выканана ўрадавае заданне да 25 сакавіка.



У кіностудыі «Масфільм» закончыў вытворчасцю мастацкі гісторыка-рэвалюцыйны фільм «Ленін», які з'яўляецца працягам фільма «Ленін у Кастрычніку». Рэжысёр фільма — М. Ром, главоўны аператар — В. Вачко. Ролы В. І. Леніна выконвае вядомы артыст СССР ордэна Леніна актёр Б. В. Шчулін. НА ЗДЫМКУ — кадры з фільма «Ленін у Кастрычніку». Фото Д. Раманяна (Фотарэпрэнта ТАСС).

СОВЕТ ВЫСТАўКІ «ЛЕНІН—СТАЛІН—АРГАНІЗАТАРЫ БЕЛАРУСКАЙ ДЗЯРЖАўНАСЦІ»

Адбылося першае пасяджэнне камітэта па арганізацыі выставкі «Ленін—Сталін—арганізатары беларускай дзяржаўнасці». Створан мастацкі совет выставкі ў саставе заслужаных дзеячоў мастацтва тт. Юона, Керзіна, Азгура, мастакоў тт. Зайнава, Манасона і інш. Адказны сакратар савета — камсамалец тав. Зайнаў, які нядаўна скончыў Ленінградскую Акадэмію мастацтваў.

ПАДРыхТОВКА ДА 21-й ГАДАВІНЫ РАБОЧА-СЯЛЯНСКАЙ ЧырВОнай АРМІІ

У асовіякімаўскіх арганізацыях БССР разгортваецца падрыхтоўка да 21-й гадавіны Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскога Флота. Намечана рад масавых абаронных мерапрыемстваў, якія будуць праведзены да надыходзячага свята. У буйнейшых гарадскіх арганізацыях Асовіякімаўскай Менска, Віцебска, Гомеля, Магілёва, Оршы і Бабруйска наладжваюцца лекцыі аб дасягненнях савецкай авіяцыі і аб лётчыках-героях Савецкага Саюза. У гэтых гарадах на буйнейшых прадпрыемствах будуць арганізаваны вы-

ВЕСЕЛА І ЦІКАВА АДПачНУЦЬ СТУДЭНТЫ

З 23 студзеня пачнуцца канікулы ў вышэйшай школе. Партыйны, камсамольскі, профсаюзны камітэты і дзяржавы Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта распрацавалі канкрэтны план правядзення зімніх канікул. За дні канікул будзе прачытана рэзлекцыі і дэклаў. Акадэмік Пастушэкоў прачытае дэклаў на тэму: «Байне будучага», дэпутат Вудзілін — аб міжнародным становішчы. На вачэрні сустрачы дэпутат Вярхоўнага Савета БССР палкоўнік Марозаў расказае аб каварных прыёмах і метадах замежных разведкаў.

Праз дзень будуць дэманстравацца кінофільмы. Арганізуецца масавы паход на лыжах, маташыках, аўтамашынах і на конях. 26 і 29 студзеня будзе наладжана масавая здача норм на знаёме ГПА па лыжах. Маташыкысты прывядуць саборніцтва на асабістае прышчытства. 4 лютага будуць праведзены міжфакультэцкія стракавыя спаборніцтвы.

49 студэнтаў паедуць у г. Хармаў на спаборніцтва са студэнтамі Харкаўскага ўніверсітэта па валеболу, баскетболу, шахматах, шашках, лыжах і стралбе. Для выдатных вучоў наладжваюцца 2 экскурсіі: у г. Маскву на 20 чач і ў Ленінград на 30 чач, для чаго адлучана 10 тысяч рублёў. Больш 60 студэнтаў будуць адпачываць у двухдзённых дамах адпачынку. І. МІРОНАў.

НЯПОўНАГАДОВЫЯ ЗЛАЧЫНЦЫ

16-гадовыя хлапчухі Віктар Ляпейка і Макс Перэльман нідзе не вучыліся. Кожны лань з ранняй яны ўходзілі з дому, паўзючыся то на рынках, то ў магазінах або ў іншых месцах, дзе было магчыма што-небудзь украці. Украдзеныя малалетнія зладзілі прыватны арганізатар групы — 20-гадовы Олгуг Птушчу. Толькі за два месяцы — кастрычнік і лістапад — мінулае года ім была зроблена больш 15 кішэнных краж.

Народны суд трэцяга участка г. Менска пад старшынствам тав. Пшчэка разгледзеў справу зладзеў і прагаварыў арганізатара групы Олгуг Птушчу за двух год пазбаўлення волі ў папраўча-працоўных лагерах. Удальнікі групы Віктар Ляпейка і Макс Перэльман прыгавораны да пазбаўлення волі ў дзятчэй калоніі тэрмінам на адзін год кожны.

ДЗЭННІК

20 студзеня, у 7 гадзін вечару, у Доме партактыва (пакой 18) адбудзецца кансультацыя на тэму: «15 год без Леніна — па леныскаму шляху пад кіраўніцтвам таварыша Сталіна».

20 студзеня, у 7 гадзін вечару, у Доме партактыва (пакой 20) адбудзецца кансультацыя па міжнароднаму становішчы.

22 студзеня, у 7 гадзін вечару, у Доме тэхнікі (Комсамольская 27) будзе прачытана лекцыя для партыйнага актыва Калонііскага раёна на тэму: «Кітай Леніна «Што рабіць». Лектар тав. Аляксееў.

Выш. абавязкі адзнамага рэдактара Д. Т. ЛЕБЕДЗЕУ.

Кінотэатр „ЧырВОная ЗОРКА“
3 20 студзеня ГУКАВЫ МАСТАЦКІ ГІСТОРЫКА-РЭВАЛЮЦЫЙНЫ ФІЛЬМ
ЧАЛАВЕК з РУЖЖОМ
Сцэнарыі Н. Пагольца.
У главоўных ролях: асн. арт. респ. арт. Б. ТЭНІН, з. ФЕДЛАРАВА, асн. арт. респ. В. ЧЫРКОЎ, асн. арт. респ. Н. ЧЭРКАСАЎ.
Пачатак у 5.30, 7.30, 9.15 і 11 г.
Штодзень 4 сеансы.
Каса з 1 гадзінай дня.

Кінотэатр „Р О Д И Н А“
Сёння ГУКАВЫ МАСТАЦКІ ФІЛЬМ
ДЭПУТАТ БАЛТЫКІ
У ФАЙЕ ПЕРАД КОЖНЫМ СЕАНСАМ ВЫСТУПЛЕННЕ МАСКОўСКАГА КАНЦЭРТНАГА ДЖАЗА ПІД КІРАўНІЦТВАМ С. М. ВАРШАВСКАГА.
Пачатак сеансаў у 6, 7.30, 9.15 і 11 г.
Каса з 1 гадзінай дня.

Дзяржаўны тэатр БССР
20 студзеня ТЭАТРАЛЬНЫЯ ДЗЯНІ
МІХАЙЛЕР
Абачатак № 34.
Пачатак у 8 г. веч.
Кінотэатр «Інтэрнацыяналь»
ВАКІНІШ
Кінотэатр «Спартак»
ДЭКАВРЫСТЫ

ДА ўВАГІ КАЛГАСАў!
НЕ ЗАБУДЗЬЦЕ ўКЛЮЧЫЦЬ ПЛАЦЫНІ ПА ДАБРАВОЛЬНАМУ ЗВЫШАКЛАДНОМУ СТРАХАВАННЮ СВАЁЙ МАЕМАСЦІ ў ПРЫХОДНА-РАСХОДНЫЯ КАШТАРЫСЫ НА 1933 ГОД.
ПА ДАБРАВОЛЬНАМУ ЗВЫШАКЛАДНОМУ СТРАХАВАННЮ МОЖНА СТРАХАВАЦЬ пасевы сельскагаспадарчых культур, ураднай садоў, ягднінаў, будынкаў, інвентар, транспартныя сродкі, абсталяванне, буйную рагатую жывёлу, ноен, саіней і аэвача — ДА ПОўНАГА КОШТУ.
ДЛЯ ТАГО, КАБ ГАРАНТЫРАВАЦЬ ПОўНАЕ ПАКРЫЦЦЕ СТРАТ у СВАЁЙ МАЕМАСЦІ ПРЫ СТЫХІЙНІХ БЕДСТВАХ і ПАДЗІЖУ ЖЫВЕЛЬІ, КОЖНАМУ КАЛГАСУ НЕАБХОДНА ПЛАНАВА ПРАДУГЛЕДЗЬЦЕ НАЙБОЛЬШ ПОўНАЕ ЗАСТРАХАВАННЕ СВАЁЙ МАЕМАСЦІ ў 1933 ГОДЗЕ, ўКЛЮЧЫЦЬ ПРАДУГЛЕДЗЬЦЕ НАЙБОЛЬШ ПОўНАЕ ЗАСТРАХАВАННЕ СВАЁЙ МАЕМАСЦІ ў 1933 ГОДЗЕ, ўКЛЮЧЫЦЬ ПРАДУГЛЕДЗЬЦЕ НАЙБОЛЬШ ПОўНАЕ ЗАСТРАХАВАННЕ.
ЗА ДАВЕДКАМІ І ПАПАМОГАЙ У РАЗЛІКАХ ЗВАРАЧАЙЦЕСЯ ў СТРАХАВЫІ ІНСПЕКЦЫІ РАЙФА.
УПРАўЛЕННЕ ДЗЯРЖАТРАХА БССР

Патрэбны кватэры
ДЛЯ КУРСАНТАў на 6 месяцаў.
3 прапаловыя апартаменты па адрасу: Савельюўскай, 81, паміжкінае 20-й сярэдняй школы. вучэбна-курсавае камітэт Беларускага саюза, штодзёна з 16 да 22 гадзін.

СМАЛЬЯНСКАМУ С-Г. ТЭХНІКУМУ ПАТРАБУЮЦА ВЫКЛАДЧЫ.
Кі на батанцы і агульнаму земляробству. Нагурава поўна.
3 прапаловыя апартаменты па адрасу: м. Смальяны, Аршанскага раёна, Віцебскай вобл., Смальянскому с-г. тэхнікуму.

Прадаецца матацыкл
«Красный Октябрь».
Мопраўскае вул., д № 65, кв. 2, з 11 да 7 г. веч.